

---

## Алесь Квіткевіч

---



...Ды што ні рабі, а цікаўнасьць точыць:  
сьвятыя ж нечым займаліся ўночы?!

---

## Я цябе... Сьпяваю!

### Прадчуваньне

Хавацца – найлепшы сродак:  
у бульбе, ў віне ці ў росах.  
Нібы твой далёкі продак,  
што ведаў: няблізкі космас...

Адчуваюць нейкі прыгнёт?!  
І ня могуць сказаць галасамі?..  
Запіваюць крывёю пот?!  
Значыць, з глузду зьехалі самі...

А хавацца, між тым, ня варта, –  
Тым больш, што й няма куды.  
Даказала калісьці Спарта:  
голас маюць нават рабы...

А вось нехта піша на плоце:  
«Свабоду» – далей літары... Крывічы!  
Ну што вы такое вярэце?  
Якая свабода Гарынычу?!

Абіраць кветку для рэвалюцыі:  
or snowdrop or cornflower\*  
як танныя ўрокі па прастытуцыі:  
абы як, і абы на халяву!

На аскепкі чыёйсьці веры  
тая праўда мусіць праліцца.  
Пад нагамі шматок паперы:  
“Не нужно так к Родине относиться!”

### З арфай гляджу на абраз...

Калі мова заходзіць пра цноту  
ты ня можаш ня блытаць ноты...  
І прыгадваеш адчайна,  
што хлусьня ня можа быць крайняй, –  
Бо нават у самага цёмнага хлуса  
нешта ёсьць – чым ён дзьме у вусы;  
бо нават калі спадылба і коса –  
ўсё роўна позірк чагосьці просіць!

У нейкім Сусьветным Зводзе правілаў  
вінавацяць у поглядзе няправільным:  
ці то на жыцьцё, ці то на асобу?..  
(пра пол супрацьлеглы –  
гаворка асобная...)

Ды што ні рабі, а цікаўнасьць точыць:  
сьвятыя ж нечым займаліся ўночы?!

Не адно ж памнажалі рукапісы,  
ды малявалі з сябе абразы:  
(крый Божа, абразіць!) што нешта вісіць, –  
а таму ўдакладнім, што вісіць – на сьценах –  
“Безумству храбрых поём мы смело...”

Што ў думках было ў Дзевы Марыі? –  
гісторыкі, блін! Усё поўняй пакрылі...

---

\* “Альбо пралескі альбо васількі” (ангельск.)

**ЗАПЫТАЮ**

“Нашто загубіла  
Адама Ева?” –  
Пытаньне, вядома,  
харошае.  
А мяне загубіла  
ня дрэва,  
а дзяўчына, зьнешне  
вельмі прыгожая.  
Ты – смак яблыні  
гэтай  
з ігрушаю...  
Пазваню,  
дакладней,  
I’m calling to you,  
а на тым канцы  
шэптам:  
“Слушаю...”

**А НАВОШТА ?..**

Настрой ад кепскага да горшага,  
і ня цягне шукаць сабе пару.  
І ня хочацца быць запрошаным  
анікім — акрамя Люцьпара...

Калі чорная котка перабегла дарогу  
нейкі дзівак укінуўся ў транс:  
Усе мы тут з забабонамі – хто патроху,  
а хто ўсё жыццё за гульнёю ў пасьянс...

Учора не зважаў на голас зязюлі  
ды блазнаваў, – прыкідваўся, нібыта  
кволы,  
а сёння родныя галовы схінулі,  
бо пакінуў цыдулку:

“Паклікалі арханёлы...”

І змяюка, якая здаўна  
сімвалізуе мудрасьць,  
не дарэмна нагу пракусіла асілку  
грознаму.  
Сьмяротныя рэчывы дзейнічаюць...  
І мусіць,  
не да розуму бедаку –  
зусім не да роздуму...

**ГАМОВЭР**

Пачатак банальны – ўсьмешка Моны Лізы,  
канец трывіяльны:  
хто б ведаў, што будзе так сьлізка...

Вось і ляснула мілосьць, –  
засталася рыфма да гэтага слова:  
а па-простаму – “проста злосьць”...  
У каго яшчэ з рыфмай фігова?..

Ды нават не ў паэзіі справа  
спрадвеку вымагаюць “Bread and Circus”  
Добра скончылася, не крывава, –  
уратаваў твой няправільны прыкус...

Усё маліўся (па шашы шпацыруючы пешкі),  
непашкоджаным каб дапяць  
ад Менску да Берасьця.  
І напраўду – абмінуў рачыныя клешні, –  
мабыць, нехта наверсе  
ўсё ж дбае аб міласэрнасьці!

*“...А памятаеш, як мы  
фарбавалі балонку балончыкам –  
усё праз тое, што заядалі самагонку  
пончыкам;  
карацей, як было нам весела  
вычварацца з усім гэтым месівам?!”*

Усё... Канец! Game over!! The End!!!  
Адгэтуль – вольнасьць і гімн Свабоды,  
а як зьявіцца – прэч адганю сентымент!  
Любоў да прыроды  
і роднага краю.  
Праўду кажу, я цябе...СЬПЯВАЮ!!!

---

*\*\*“Хлеба і відовішчаў” (ангельск.)*

---